

ліва гэта заўважна ў адносінах да малодшай узроставай групы, пакуль дзіця не ўключана ў афіцыйныя, калектыўныя формы грамадскіх адносінаў, якімі з'яўляецца сістэма дашкольнага і школьнага выхавання, а знаходзіцца ў сям'і.

ЛІТАРАТУРА

1. Сержпутоўскі, А.К. Прымкі і забабоны беларусаў-палешукоў / прадм. У.К. Касько. – Мінск: Універсітэцкае, 1998. – 301 с.
2. Ракава, Л.В. Традыцыі сямейнага выхавання ў беларускай весцы / Л.В. Ракава. Мінск: Ураджай, 2000. – 111 с.
3. Аверьянова, Н.И. Вскармливание ребёнка первого года жизни: учеб. пособие / Н.И. Аверьянова, А.А. Гаслова. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 192 с.
4. Беларусы / В.К. Бандарчык [і інш.]; рэдкал.: В.К. Бандарчык [і інш.]; Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору НАН Беларусі. – Мінск: Беларус. навука, 2001. – Т. 5: Сям'я. – 375 с.
5. Никифоровский, Н.Я. Очерки Витебской Белоруссии. VI: Игры и игроки / Н.Я. Никифоровский // Этнографическое обозрение. – М., 1897. – № 3. – С. 21 – 66; Очерки Витебской Белоруссии. II: Дудар и Музыка // Этнограф. обзор. – М., 1892. – Кн. 13 – 14. – № 2 – 3. – С. 172 – 174.
6. Гоптаревский, И. Надзор за крестьянскими детьми в страдную пору / И. Гоптаревский // Гродненские губернские ведомости. – 1905. – № 24. – 24 июня. – С. 6.

ТРАДЫЦЫЙНАЯ ДУХОЎНАЯ КУЛЬТУРА ПАДЗВІННЯ Ў МАТЭРЫЯЛАХ АРХІВА «БЕЛАРУСКАГА ЭТНАЛІНГВІСТЫЧНАГА АТЛАСА»

канд. філал. навук, дац. **М.П. АНТРОПАЎ**

(Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі, Мінск)

Разглядаецца арэальная распаўсюджанасць народнай тэрміналогіі жаніўнай абраднасці на тэрыторыі Беларускага Падзвіння. Канстатуецца супрацьпастаўленасць двух падзвінскіх арэалаў гэтага сегмента беларускай традыцыйнай духоўнай культуры – заходняга і ўсходняга, прычым якраз у заходняй канцэнтруецца найбольшая колькасць этналінгвістычных старажытнасцей. Магчыма, апошняе звязана з тым, што адзначаная тэрыторыя з'яўляецца, з аднаго боку, гістарычным крывічска-дрэгавіцкім памежжам, а з другога – зонай шматаяковага славянска-балтыйскага этнакультурнага і этналінгвістычнага кантактавання.


Рукапісныя матэрыялы архіва «Беларускага этналінгвістычнага атласа» (далей БЭЛА), сабраныя ў асноўным па адзінай анкетце-апытальніку «Народная культура Беларусі»¹ ў 1984 – 1993 гады змяшчаюць значную колькасць сведчанняў з населеных пунктаў басейна Заходняй Дзвіны – Беларускага Падзвіння. Гэтаму вялікаму па тэрыторыі этнакультурнаму рэгіёну ў даследчыцкім плане «папанцавала» значна меней, чым, напрыклад, Палессю, (этно)лінгвістычная, фальклорная і ўласна этнаграфічная бібліятэкі якога цаліваюць тамы і тамы манаграфій, атласаў і слоўнікаў, нарэшце многія сотні артыкулаў. Між тым падзвінская спадчына традыцыйнай духоўнай культуры ніяк не меншая і ў такой жа ступені адметная, што і тэрытарыяльна супрацьлеглая палеская, аб чым сведчаць як работы класікаў беларускай гуманітарыстыкі, а сярод іх, перш за ўсё М.Я. Нікіфароўскага і А.П. Сапунова, чыя выдатная праца «Рака Заходняя Дзвіна» пабачыла свет больш як стагоддзе назад [2], так і сучасныя даследаванні [3, 4].

Сціплым унёскам у адзначаным кірунку можа, як падаецца, быць аналіз падзвінскіх найменняў дажынальнай «барადы» – нязжатага з адмысловымі мэтамі, абумоўленымі традыцыйнымі ўяўленнямі, пучка (касмыля) жыта, які пакідалі на полі. Як вядома, усе гэтыя найменні захоўваюць «культурную» семантыку. Прапанаваны аналіз падаецца тым больш актуальным, што картаграфаванне «бародных» намінацый раней ужо было здзейснена: у 3 томе «Лексічнага атласа беларускіх народных гаворак» (далей – ЛАБНГ) сярод вельмі нешматлікай колькасці карт, якія адлюстроўваюць лексічныя асаблівасці традыцыйнай народнай духоўнай культуры, змешчана наступная [5, карта № 270] і разгорнуты каментарый да яе [5, с. 97 – 98].

Геаграфія падзвінскай «барადы» прадстаўлена на падставе матэрыялаў архіва ЛАБНГ, сабраных па пытанні № 2938 адпаведнай інструкцыі [6, с. 133]: «Я.[к] н.[азываўся] нязжаты касмык жыта, які пакідалі на полі: барада, лібарада, Іллі барада...». Тут картаграфаваны 6 найменняў і словазлучэнняў, зафіксаваныя ў 15 з 20 абследаваных населеных пунктах (усяго асобных фіксацый – 19): *барада, Богу барада,*

¹ Нязначна падкарэктываваная мадыфікацыя вядомай спецыялістам праграмы «Народная культура Палесся», апублікаванай у [1, с. 47 – 49]. Частка матэрыяла збіралася таксама па праграме «Палескага этналінгвістычнага атласа» [1, с. 21 – 46].

каза, дажынкi, дзед, старнi; не дыферэнцыраваны, г. зн. паказаны адным знакам як адзiнкавыя і лексема з і пункта (паказаная як адзiнкавая назва з Магуноў Пастаўскага р-на ў каментарыі адсутнiчае): рай; у 5 н. п. назва не зафіксаваная. Карта з’яўляецца дастаткова інфарматыўнай; тым не менш яна дае толькі самае агульнае ўяўленне аб распаўсюджанні намінацый, звязаных з дажынальным абрадам і яго асноўным матэрыяльным атрыбутам¹ у Падзвіннi.



Карта 1 (рэпублікацыя падзвінскай часткі). Барада (абрад у час жнiва)

У архiве БЭЛА занатаваныя адказы на два вiды пытанняў, звязаных з «бародай»: і) праграмы «Палескага этналінгвiстычнага атласа» (пытанне № 8 «Борода» падпраграмы VII. «Сев и жатва»: а) Как назывались колосья, которые при окончании жатвы оставляли в поле (*коза, борода, перепелица, дожжинки, квитка* и т. д.). Сколько колосьев оставляли? Должны ли они были расти из одного зерна?; б) Что делали, оставляя «бороду»: связывали красной ниткой, надламывали, заплетали в косу, обкладывали горстями соломы или камнями; пропальвали, разрыхляли землю серпом; обливали водой; клали внутрь хлеб, соль и т. д.?) і анкеты-апытальнiка «Народная культура Беларусi» (пытанне № 22: «Як называлiся калосся, якiя пры заканчэннi жнiва накiдалi ў полi (напр., *барода*)? Што з iмi рабiлi?»). Вiдавочна, што першая група пытанняў арыентава збiральнiка як на фiксацыю базавага абрадавага наймення, так і на апiсанне ўласна абраду, тады як «кароткая» праграма скiравана амаль выключна ў лiнгвiстычны бок, і хаця другое пытанне ўсё ж такi мае на ўвазе пэўныя этнаграфiчныя сведчаннi, аднак як раз гэты бок прадстаўлены ў матэрыялах спарадычна.


Усяго ў архiве захоўваюцца звесткi, сабраныя ў 93 н. п. 16 раёнаў Беларускага Падзвiння², але для мэтай картаграфавання частка пунктаў, якiя рэальна знаходзяцца на невялiкай адлегласцi адзiн ад другога, аб’яднаная, таму на картах пры прадстаўленнi 52 пазiцыйамi. Такiм чынам, у параўнаннi з картай ЛАБНГ гаворка iдзе пра фактаграфiчную базу, якая большая ў некалькi разоў.

Зразумела, асноўнай і найбольш частотнай назвай з’яўляецца адлюстраваная на пададзенай нiжэй карце 2 [барода] і яе дэмінутывы: *барода, бародка, барадэнка*. Звяртаюць на сябе ўвагу два згушчэннi назвы – на захадзе і ўсходзе, прычым канцэнтруюцца непасрэдна ў прыдзвiнскiх мiкраарэалах.

Таксама з [бародай] звязаны змест наступнай карты 3, але тут асноўнае найменне, пададзенае размытай залiўкай, мае аб’ектныя цi атрыбутыўныя пашыральнiкi – своеасаблiвыя этналінгвiстычныя дэтэрмінатывы: *Богу барада* (Панкры Гаратоцкага р-на), *Богу на бараду* (Фiлiпенкi Шумiлінскага р-на), *Пятрова барада* (Манякова Мёрскага р-на), *Иванова барада* (Саўчанкi Вiцебскага р-на), *барода хазяiна* (Пад’яльцы Мёрскага р-на, Саўчанкi), *барода казла* (Вярхоўе Вiцебскага р-на). Не можа не выклiкаць цікаўнасцi канцэнтрацыя падобных словазлучэнняў у вiцебскай зоне, хаця стракатасць iх пашыральнiкаў (кожны раз асобнага!) не дазваляе пакуль высунуць нiякiх слухных гiпотэз нi аб распаўсюджанасцi, нi адносна iх магчымай генетычнай звязанасцi.

¹ Падрабязна аб «барадзе» на шырокім славянскім фонсе [7, с. 231 – 234].

² *Бешанковіцкі* (5/4: 5 н. п., 4 пазiцыі на карце): Берастнi, Камоскi, Лабачова, Пiлiсы, Ульянаўка; *Браслаўскі* (9/6): Азяраўцы, Альшапка, Дрысвяты, Дуброўка, Ельня, Зарачча, Пiлосы, Урбаны, Шамялi; *Верхнядзвiнскі* (1/1): Ляшчылава; *Вiцебскі* (12/7): Будзянка, Вярхоўе, Друкава, Камары, Кароўка, Мiшкуры, Мяклава, Парэчча, Пухавiчы, Саўчанкi, Слабада, Тарасенкi; *Гаратоцкі* (6/3): Вiроўля, Паганяiлiна, Панкры, Панкры Малья, Скрыпкi, Цемнiкi; *Глыбоцкі* (9/5): Бычкова, Бялевiчы, Галубiчы, Глыбокае, Лавiшкi, Канстанцiнава, Карабы 2-я, Свiла 2-я, Стрынадкi; *Дошчыцкі* (1/1): Несцяроўшчына; *Лепельскі* (8/2): Батуколава, Гараўня, Двор-Суша, Завадзiна, Завозер’е, Загорцы, Замошша, Суша; *Лёзненскі* (11/3): Вялiкае Сяло, Гушчыно, Забалацце, Замошша, Красынi, Лёзна, Смародзiна, Стараселле, Стасева, Чарнаручча, Шавялi; *Мёрскі* (10/5): Восцевичы, Кiсялi, Клiмяты, Манякова, Пад’яльцы, Перабродзе, Ракуны, Сачыўкi, Супорнiца, Туркава; *Пастаўскі* (5/4): Васевiчы, Казлоўшчына, Кубаркi, Навасёлкi, Семянцi; *Полацкі* (3/3): Завозер’е, Шлюбаўшчына, Шпакаўшчына; *Расонскі* (2/2): Марышiца, Янкавiчы; *Сенненскі* (1/1): Рубежнiца; *Шаркоўшчынскі* (3/2): Астраўляне, Рачкi, Сасноўцы; *Шумiлінскі* (7/3): Грудзiнава, Захарава, Обаль, Рассалом, Слудашы, Ферма, Фiлiпенкi.




Карта 2. [Барата]



Карта 3. [Барата] + аб'ект/атрыбуты


Карта 4 паказвае распаўсюджанасць прэфіксальных назваў з коранем [-жын-], якія таксама накладзены на размытую заліўку «барады»: з прэфіксам *аб-*: *абжынкi, абжынак*; з прэфіксам *да-*: *дажон, дажынкi*; з прэфіксам *за-*: *зажынкi*. Безумоўна, супрацьпастаўленымі з'яўляюцца тут перыферыяная заходняя і паўднёвая фіксацыя, з'яднаная, аднак, прэфіксам *аб-*, і ўсходняя з прэфіксамі *да-* і *за-*. Наяўнае прыцягненне большасці гэтых найменняў да можаў «бародных» арэалаў можа, відаць, сведчыць аб другаснасці ці субстытуцыянальным статусе гэтых найменняў, што цалкам зразумела, калі ўлічыць безумоўную тэндэнцыю да паступовага затухання традыцыі.



Карта 4. [Барата] + найменні з коранем [-жын-]


Наступная карта, на якой картаграфаваны менш частотныя найменні (хаця, напрыклад, [рай] мае столькі ж фіксацый, як і асноўны матыў папярэдняй карты), падаеца найбольш рэпрэзентатыўнай якраз для падзвінскага этнакультурнага рэгіёну. На самой справе, відавочныя (і да таго ж спалучаныя) асобныя арэалы найменняў, якія працягваюць [рай] – *рай, раёк* і [дзед] – *дэд, дзед, дзядк*, у географічнай сукупнасці з лексэмамі з коранем [-спор-] утвараюць спецыфічную этналінгвістычную зону, якая супрацьпастаўлена не толькі ўсходнедзвінскай з адзінкавым [казлом] (*завязалі казла*: Вярхоўе Віцебскага р-на), але вылучаеца як асобная і ў агульнабеларускай этналінгвагеаграфічнай прасторы. Апрача дажынальнай «барады» *раем*, як вядома, называеца і дажыначная песня – намінацыя, хутчэй за ўсё, другая і сямантычна пераасэнсаваная. Безумоўную цікавасць разам са звычайнымі «сінгулярнымі» кантынуантамі [дзед] выклікае найменне *дзядк* (Бялевічы Глыбоцкага р-на), якое не можа не асэнсоўвацца ў кантэксце памі-

нальных алюзій. Некаторай варыятыўнасцю адзначаюцца лексемы з каранем [-спор-]: *спаркі, спарынн, спарыннн, спарына*. Асноўны арэал распаўсюджання намінацый [казёл, каза] – Заходняе Палессе, таму з’яўленне аналагічнай лексемы ў складзе словазлучэння ў крывіцкай зоне можа быць вынікам больш позніх уплываў альбо культурнай міграцыі.



Карта 5. Малачастотныя найменні

Апошняя карта сінтэзуе прадстаўленыя вышэй матэрыялы: на «бародны» фон (асобны абрадавы тэрмін і словазлучэнні з ім) накладзены астатнія групы, аднак найменні з каранем [-жын-] не дыферэнцыруюцца. Менавіта гэты картаграфічны варыянт падаўся найбольш прыдатным для маніфестацыі распаўсюджання ў Падзвінні абрадавай тэрміналогіі, звязанай з дажынальнымі прадметамі, якія сімвалізуюць заканчэнне жніва. Можна, безумоўна, канстатаваць відавочную супрацьпастаўленасць двух падзвінскіх арэалаў гэтага сегмента беларускай традыцыйнай духоўнай культуры – заходняга і ўсходняга, прычым якраз у заходняй канцэнтруецца найбольшая колькасць этналінгвістычных старажытнасцей. Магчыма, апошняе звязана з тым, што адзначаная тэрыторыя з’яўляецца, з аднаго боку, гістарычным крывіцка-дрэгавіцкім памежжам, а з другога – зонай шматвяковага славянска-балтыйскага этнакультурнага і этналінгвістычнага кантактавання.



Карта 6. Намінацыі дажынальнай «бароды» ў Падзвінні

ЛІТАРАТУРА

1. Полесский этнолингвистический сборник. – М.: Наука, 1983. – 287 с.
2. Сапунов, А.П. Река Западная Двина. Историко-географический обзор / А.П. Сапунов. – Витебск, 1893. – 512, XXII с.
3. Традыцыйная мастацкая культура Беларусі: у 6 т. – Мінск: Беларус. навука, 2004. – Т. 2: Віцебскае Падзвінне. – 910 с.
4. Полацкі этнаграфічны зборнік: у 2 ч. / склад. А.У. Лобач, У.С. Філіпенка. – Наваполацк: ПДУ, 2006. – Вып. 1: Народная медыцына беларусаў Падзвіння. – 148 с.
5. Лексічны атлас беларускіх народных гаворак. – Мінск: ФФД Рэсп. Беларусь; М-ва архіт. і буд-ва. 1996. – Т. 3: Чалавек. – 115 с.; 293 карты.
6. Інструкцыя па збіранню матэрыялаў для складання лексічнага атласа беларускай мовы. – Мінск: Навука і тэхніка, 1971. – 164 с.
7. Терновская, О.А. «Борода» / О.А. Терновская // Славянские древности. Этнолингвист. словарь; под ред. Н.И. Толстого. – М.: Междунар. отношения, 1995. – Т. 1. – 584 с.